

Ба 53888

УПРАСТОРЫ



Іл. Барашка.



Y
X
33004 80/330



Ба 53 888

ІЛ. БАРАШКА

У ПРАСТОРЫ

ПРОЗА



ВЫДАНЬНЕ ЦБ МАЛАДНЯКА
МЕНСК—1926

(Б2 Ч374)

ГАЛОУЛІТБЕЛ

25. II 4. 2009

Галоўлітбел № 16434.

2.000 экз.

Менск, 2 друкарня БДВ. Зак. № 2275.

ГІЕРОГЛІФЫ ЯЭЛЯ

Памяці Кастуся Каліноўскага

* * *

Народ стварае песьняроў сваіх, поэтаў,
з-пад струн музыкі леры-арфы, што, бы лёгкі
подых ветравіння, акорды гукаў лълюць, а
часам, рвучы струны, акорды завіяць у ві-
хор...

Тады народу кажуць: бач, буяніць...

Так дзе-ж адгадку адшукаць таму?

Прычыну дзе знайсьці? Прычыну тую, што
запаляе пачуцьцё поэты кідаць акорды ў на-
род, з якога вышаў ён, акорды гучныя—бы
гул пяруна, акорды палкія—бы сонца Кар-
фагена жар, аккорды „я“ свайго—цямней за
вір, съвятлей за лятуценіні, гульлівыя акорды—
лягчэй за лёгкі подых ветравіння, страйней
за стан дзяўчыніні...

* * *

Зусім нядаўна ў Эгіпце былі праведзены
раскопкі. Раскопана была адна з аколіц. І
гіерогліфы старыя на плітках цагляных там
знайдзены былі. У даунія часы, калі ўвесь
съвет ня-мог літарамі жыцьцё адбіць, ён ма-
ляваў усё тое, вакол сябе што бачыў, адчу-
ваў... Былі і ў час той дауні песьняры, поэты.
Яны тварылі тым завостраным кіёчкам, што
мог выскрэбваць скрэбіны на гліне съвежай.

Уводзіны ўсё гэта. Кажу пра гэта я таму, што выкласьці на роднай мове мне і вам жадаю адну з тых плітак цагляных, напісаныя была што адным з рабоў—поэтам рытмаў і жыцьця, дзе сонца ў голаў проста паліць—у Эгіпце. Поэта той быў такі, што ў скрэбіны на гліне ўклаў і рытм, і зъмест—жыцьцё, і вобраз—лятуцені...

Чытайце:

* * *

Я раб Яэль. Нявольнік я, засуджан я на съмерці кару. І заўтра мне не сузіраць тых дзён, што ўчора бачыў,—калі сталёваю стамескай я надпіс высякаў на фараонавай грабніцы. Не сузіраць мне тысячаў маіх братоў, што глыбы каменя на калясьніцах возяць і піраміды стромкія, палацы фараонаў будуюць што... Не сузіраць мне той дзяўчыны Аллы, што тут, дзе я жыву, жыве. Хаця-ж і вінен я, але судзьдзя-ж ня я і не народ мой рабскі, якому я ня зрадзіў. Хай ня вініць мяне народ, яму я апраўданыне гэта пакідаю, бо чысты я, бы ліст лотоса...

* * *

Было вось гэта так: У царстве фараона жывем мы ўсе. І ўсе працуем—наша доля. І дзень дзевяты быў на ўсходзе поўналуныня. І загадалі нам старэйшыны закончыць тэй палац, што сыну ён свайму аддаць быў мусіў—у дзень павышэння сына на стан вярхоўнага

жраца. І ў дзень дзеяты той ня скончана будыніна была, бо фрэскі расьпісаць пры ўходзе ня здолелі закончыць мы...

Загад атрыман быў: нявольнікаў па выбару старэйшын у Ніла хвалі ўкінуць найхутчэй.

А нас, нявольнікаў, народу цёмнага, было ўсіх цьма... І мы, пачуўшы аб загадзе, паўсталі ў абурэнъні за лёс братоў сваіх.

Народ кахаў мяне за песьні волі, прароцтва лепшых дзён, народ! ты і цяпер мяне кахаеш?! Ня здрадзіў я! Бясьсільны рэчык я, Яэль, абранны быў правадыром паўстанья. І разбурылі мы адзін з прытвораў багамольні, што скрашвала пагост грабніцы фараона. Народ напаў на варту фараона, і хвалі Нілу праглынулі іх, замест прызначаных ахвяр... А я, Яэль нікчэмны, з сваймі змаганцамі на ўзвышшы сярод гор пяяў аб нашай першай перамозе, да новых заклікаў народ. А фараон, дазваўшы ўсё, начальнікам дружыны другі аддаў загад:—на ўсходзе сонца, на сьвітаньні на кіраваць свае дружыны, узяць жывым правадыра. Яэля. Утомлены, замораны народ наш—раб у момант гэты, нарадай парашыўшы, ішоў у горад фараона—разбурыць, мэтаю было.

Праз рэчкі брод праходзіў съмела наш нявольніцкі народ, стрымаўшы плынь яе заставай. Дружына фараона разбурыла заставу, і нільскае вады струмень хлынуў паверх галоў атрадаў рабскіх нашых. І ўзброены каменямі дый кіркамі народ патоплен быў...

А я... пасъпеў з народу жменяй ля съцен
палацу апынуцца, расьсекшы горду строму Ніла
сваёю песньяй і надзеяй...

Абкружаны былі мы ўсе. Між імі й намі
бойка... І палон. Крывёю пунсавелі мясьціны
каменя, было дзе наша палкае змаганье. А я...

* * *

- Цябе як зваць?
- Яэль!
- Пашто ты здрадзіў фараону і ўзыняў
народ супроць яго?
- За крыўду тую, што церпім век мы ўсе!
- За крыўду?
- Так, за яе, бо прауды фараона не ўгля-
даем мы,— адказваў я суду, узыняўшы голаў к
верху.

Прысуд абвешчан быў судом старэйшын:

— Пад гул літаўр, нявольніка Яэля, на
плошчы Ліка, перад народам ўсім, бо з мэ-
таю паказы, аддаць ў пажыву крокодзілу, што
з найсъвяцейшых першым у Эгіпце. Съвяты
наш кракадзіл-оракул пацьвердзіў гэты пры-
суд справядлівы, і адмяніць яго ня можа на-
ват наш усемагутны фараон, зямлі эгіпэцкай
ўладар.

* * *

І заўтра мне не сузіраць тых дзён... Не су-
зіраць маіх браточкаў... Не сузіраць дзяўчыны
Аллы той... Народ! табе ня здрадзіў я...

Я э л ь .

* * *

Народ стварае песняроў сваіх, поэтаў, з-
пад струн свае музыкі леры-арфы што, бы
лёгкі подых ветравіння, акорды гукаў лъюць,
а часам струны, рвучы аккорды у віхор за-
віяюць...

Тады народу кажуць: бач, буяніць...

ПЯТЫ ГОД

I

Пяты год. Рэволюцыя.

Абарваліся ланцугі людзкога цярпеньня. Чакаць далей няма магчымасьці... Рэволюцыя патрэбна. Стогне рабочы, енчыць селянін. А пан-памешчык, а пан-фабрыкант рагочуць... Яны жывуць... Для іх жыцьцё... Для іх мільёны замурзаных рабочых, мільёны сярмяжных сялян...

Цягнече лямку... І ні-ні... ані духу... калі чуць што... дык сіла ў нас—гэта капиталістыя.

А асілак-рабочы: Досыць пакуты... Досыць цягнуць абрыйдулу лямку, ня бачачы сьвету! Досыць пракляцьцяў з-пад цішка,—паўстань пракляцьцем катаваны!

А селянін: Скідайце ярмо панскага прымусу! Толькі той гаспадар—хто працуе!..

Паўстань, мужык! Паўстань, хто з голаду вёк пух! Досыць! Прэч паноў! Мы самі стаць павінны гаспадарамі!

І пранесъліся гэтыя галасы. І забурліў розум у мільёнах мужычых і работніцкіх галоў!

Да волі пачаў клікаць другія дзесяткі, соткі мільёнаў, рваць ланцугі заклікаў!

І абарваліся путы цярпеньня. Наступіў пяты год. Прышла, пранеслася, пракацілася з кута ў кут навальніцай рэволюцыя... Першая Расійская Рэволюцыя.

II

Менск гарыць... Але не пажарам. Ня Менск гарыць, а тысячи пролетарскіх розумau Менску... Гараць надзей скінуць агіднае царскае правіцельства, правіцельства жандараў, паноў, чыноўнікаў...

Прэч самадзяржаўе!

Прэч цара!

Прэч дзяржаўную думу!

Няхай жыве Рэволюцыя!

Няхай жыве Рэспубліка!..—нясуцца воклікі пролетарыяту ўсё гучней і гучней... Падсту-паюць пад горлы царскіх чыноўнікаў гэтыя слова,—чуюць яны, што задушыць іх могучы, і прымаюць „належныя крокі“... Ня кро-кі, праўда, а бізун...

І ўсё мацней і мацней б'е, усё глыбей урэзваецца нагайка жандара ў сьпіны рабочых.

Стогне Менскі пролетарыят... Яго слова чуе Барысаў, Бабруйск, Магілёў, Віцебск і ў адказ паўстаюць. І там бізун, і там стогны...

цэлы пяты год... Але ня стогны пакорныя, ня стогны прыдушанага, а стогны паўстаўшага, азьвярэўшага, толькі стогнучага ад болі...

Ня стогны пакор'я чуюцца, а стогны болю... Праз рэволюцыю да лепшае будучыны—мэта ўсяго прыгнечанага пролетарыяту. Змагацца ёсьць за што, значыць, хоць і чуеш сьвіст нагайкі—змагайся! І змагаліся цэлы год... Урэшце, нагайка сталася віントоўкай і халодным вострыем штыку, і пранырай куляй давай пранізываць пролетарыят. А ён яшчэ больш азьвярэў, стаў непакорным... і чутны, і відны былі:

Стачкі, забастоўкі, маніфэстацыі...

Арышты, расстрэлы, шыбельніцы...

Як першае, так і другое—адказы. Першае—адказ пролетарыяту капіталістым, другое—наадварот.

III

Кастрычнік.

Канцылярыя мэнскага губарната. Губарнатарам—гэнэрал Курлоў. Снююць шпігі, прыслухоўваюцца да кожнага слова рабочых і дакладваюць „па начальству“.

Вар'ящеюць чыноўнікі, са скуры лезуць...
чуюць над горадам пах гары...

Сtryколіць апарат на тэлеграфе. Нэрвова
выбівае:

гэта значыць:

ПЕТЕРБУРГ из МИНСКА.

Департамент Полиции.

Брестская забастовала. Ожидается забастовка Роменской. Все типографии Минске прекратили работу, кроме губернской, которая охраняется. Ожидается всеобщая забастовка и учебных заведений. Классическая гимназия и коммерческое об'явили уничтожение самодержавия.

Губернатор Курлов.

І праўдзяцца слова тэлеграмы... зноў стрыколіць аппарат. Нэрвова выбівае:

ПЕТЕРБУРГ из МИНСКА.

Управляющему Министерством Внутренних Дел.

Полная забастовка. Об'являю Минск военном положении. Слабости гарнизона телеграфировал. Все уезды об'яты беспорядками. Войск почти нет. Необходимо усиление войск полком регулярной кавалерии. Митинге Бараповичах солдаты сорвали погоны генерала Артем'ева, побили его.

Губернатор Курлов.

Побач з: „Полная забастовка. Все уезды об'яты беспорядками“ пра „пагоны, сарваныя на мітынгу“...

Недарма рэволюцыя, а з-за яе губарнатарская трасца...

IV

18 кастрычніка.

Памятны дзень...

І самы звычайны асеньні дзень...

У горадзе рэволюцыя...

А чуткі даўно насіліся, што 18 кастрычніка ў Менску рэволюцыя...

Мікола Рэўчык прыехаў у Менск на заработкі. Працуе на фабрицы. Ну й цікавы-ж ён чалавек!

Чуе ад рабочых:

— Рэволюцыя.

І сам: раз рэволюцыя, дык рэволюцыя. Даўно ён ужо чуў пра рэволюцыю, даўно ён, яшчэ ў вёсцы, лічыў сябе рэволюцыянэрам, аднак, ніхто ня верыў гэтаму.

Рэўчык аставаўся ў няпрымеці.

Толькі калі прыехаў у Менск,—ён тут разгортвае сваю рэволюцыйную дзейнасьць.

Працуе ён у „дэпо“, у чыгуначнай майстэрні—малатабойцам, год з пяць, і тут робіцца гэроем рэволюцыі.

Шумны гэты 1905 год. Будзіць ён пачуцьцё сотак тых, якія адчуваюць сябе рэволюцыянэрамі.

Абудзіў ён і пачуцьцё Рэўчыка.

Сходкі, мітынгі амаль штодня зрабілі на яго ўплыў, выгартавалі рэволюцыянэра.

На плошчы натаўп.

Натаўп з адзінай марай... стварыць рэ-во-лю-цы-ю!

Гойсаюць разъезды коньніцы... стрымліва-юць рэволюцыю...

— Не задушыць вам яе!—з натаўпу статны рабочы-чыгуначнік адказвае моцна, працяжна.

Словы знашлі сабе водклік у натаўпе.

— Ня стрымаць рэволюцыі!

— Няхай жыве Рэспубліка!

У натаўпе пранёсься шум. Гэта пачалі су-пакойваць—адчыняўся мітынг.

— Цішэй, цішэй, таварышы!—праносіцца вокліч у натаўпе.

Раптам над галовамі выстыркаеца фігура рабочага. Па твары й адзежы пазнаць можна мэталістага Рэўчыка.

— Таварышы!—кідае ў натаўп. — Сёньня сабраліся мы тут, вы, мабыць, ведаецце, чаго? Мы вас апавясьцілі. Цар выдаў маніфэст, які ад нас трymаюць у сакрэце! Нам патрэбна ведаць яго, каб надалей знаць, як змагацца. Мы патрабуем яго апавяшчэння!

Мы катэгорычна протэстуем супроць арышту ні ў чым нявінных нашых таварышоў, якія знаходзяцца ў турме. Мы патрабуем іх вызвалення!

— Патрабуем вызваленя! — пранеслася ў натаўпе і адгукнулася водгульлем.

— Помста тыранам!

— Прэч самадзяржаўе! — не супакойваўся натаўп.

Нехта выстраліў...

Стоячыя ля прамоўцы — Рэўчыка — шэрагі рабочых хістануліся ў бакі.

Куля коннага жандара нацэліла ў твар Рэўчыка. Ён хістануўся наўзьніч, яго падхапілі...

— Першая ахвяра рэволюцыі, — ціха пра-
гаварыў нейкі стары барадаты рабочы.

Першая ахвяра зрабіла на натаўп уплыў.

Гучна неслася:

Вы жертвою пали...

В борьбе роковой...

А натаўп, абкружаны коннай поліцыяй, ня-
рухома стаяў ля дому губарнатара, патрабу-
ючы вызваленя арыштаваных рэволюцыя-
нэраў і апавяшчэння маніфэсту.

Адчувалася духота, съякота, чакалі губар
натара.

А ў канцылярыі губарнатар дыктаваў:

Полная забастовка.

*Двухтысячная толпа осаждает мой
дом, требуя освобождения арестован-
ных. Ожидаю распоряжений.*

Губернатор Курлов.

Пачалося 18 кастрычніка...

V

Губарнатаৰ дачакаўся распараджэнья па тэлеграфе: „*Манифеста—не об'являть, арестованных—не выпускать*“. Коратка ды ясна...

А натаўп стаіць, бы съцяна.

Урачыста-жаласьліва нясуцца ў паветра слова:

Слезами залит мир безбрежный,

Вся наша жизнь—тяжелый труд...

І жаласьлівае мяняецца, мяняецца на пагрозу, сурою пагрозу:

Но день настанет неизбежный,

Неумолимый грозный суд...

На балькон губарнатаৰскага дому вышаў адзін з чыноўнікаў.

— Нарэшце!—нехта выказаў сваю думку ўслух.

А чыноўнік:

— Господа! Все, все идите на площадь Виленского вокзала... там будет... об'явлен... ваши требования... там... удовлетворены!..— і зынік.

Натаўп рынуўся ісьці. Шэрагі колён павялічваюцца. Вырасьлі ў мора людзкіх галоў.

Натое рэ-во-лю-цы-я!!!

Вунь павярнулі з плошчы на Турэмную... вунь першыя шэрагі натаўпу праходзяць ужо каля турмы.

Вакол турмы, крамя белых мураваных съцен—жывыя плот: гэта конная поліція съцеражэ турму з соткамі закутых у ланцугі лю-

дзей, адданых барацьбітоў за справу рэволюцыі...

Праходзіць натаўп каля турмы, а з-за сьцен, з вокан глядзяць соткі запалых, але палымнеючых адвагай, вачэй. У вадказ на съпевы натаўпу адказваюць, уздымаючым пачуцьцё змагальнікаў, моцным: Урааа!..

Заёрзаліся коні поліцэйскіх на месцы... глыбей уеліся цуглі...

Вось-вось кінуцца гатовы на натаўп, гойсаць па людзях. Але спакойна прашло... Натаўп ішоў далей і далей, адны шэрагі зъмяняліся на другія, падобныя на першыя. Натаўп урачыста ішоў да Віленскага вакзалу, убіраючы ў сябе соткі, тысячи адзінак—рос...

Нешта будзе!—кожны разважаў.

Але ішлі.

Вось і „плошча каля Віленскага вакзалу“. Дзесяць тысяч—адно цэлае. Зноў чакаюць... губарнатара. Мітынгуюць. Усклікі не супакойваюцца.

Чырванеюць съцягі. Прамоўцы ўлазяць на зэдлік, кінуць натаўпу дзесяць—сто слоў і мяняюцца адзін другім.

А натаўп стаіць, а натаўп чакае...

VI

Гаах!—уздрыганула зямля.

Гаах!—адгукнулася ў паветры.

— Плі!. плі-плі!..—чутна каманда казакоў.

— Плі!—чутно было некоторым з натаўпу,

блізка стаячым, а рэшта—большасць пачула залп з пяцісот, а мо і болей, сталёвых стрэль* бін, моцна прыціснутых да плеч „вернага казацтва“.

Першы залп—угару. Дымам акутала натаўп. Калі пачуліся стрэлы, калі акутаў паветра над натаўпам дым ад першага залпу, натаўп быццам адзервянеў, адзін да другога прыціснуліся ў адно цэлае і так чакалі... другога... залпу.

— Плі!—пачулася. Але ня ўгору, а ніжэй крыху—проста па натаўпу, па людзях.

Быццам съцятыя касой, пачалі класціся на вільготную ад асеньніх дажджоў зямлю першыя дзесяткі забітых.

Пачулася жаласьлівае: „Ра-атуйце-е“.

А каля ўсходаў у памяшканье вакзалу не змаўкае:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

І ў адказ на залпы адказваюць біцьцём каменінямі шыб у вокнах вакзалу.

А „вернае казацтва“ наступае бязупынна, крок за крокам адыходзіць натаўп, памяншаецца ў ліку, зьнікае з плошчы, пакідаючы ахвяры...

Вось ужо казакі ідуць па людзях, па стогнучай зямлі...

Стрэлы не змаўкаюць, съпеваў няма.

Натаўп зьнік. Толькі цэляя плошча ўкладзена ахвярамі...

VII

Вечар. Дзевятая гадзіна. Кватэра губарнатара. Званок. Лёкай адчыніў дзъверы. Увашоў закутаны ў дажджавы плашч высокі статны мужчына.

— Губернатор где?—запытаўся.

— У габінэце.

Мужчына вяртлява выпутаўся з плашча.

Лёкай пазнаў менскага поліцэймайстара Норава.

— Далажэце, што Нораў,—кінуў барадатаму лёкаю і сам сеў у гасьцінай.

— Войдите,—пачуўся грубы голас губарнатара.

— Я с докладом,—цокаючы шпорамі, вітаўся Нораў з Курловым.

— Казаки помогли. А революционное движение растет. Мои люди подсчитывали, толпа была—десятитысячная. Получил письмо о готовящемся на меня покушении, теперь в городе все спокойно. Что завтра будет—пока не знаю.

— Завтра?!—Стрелять! Революцию задушим... крамолу сотрем с лица Русской земли. Стрелять! Войска же в Минске хватает!

— Задушым!—вырвалася ў губарнатара, аддалося рэхам па пакоі, і патанула ў мяккай мэблі...

Б Я Д А

Бяды, як дуда.
Пачне дуць,—
Аж сълёзы набягуць.
(Нар. прыслойе)

I

— Мамка, мамачка! чаму таты дагэтуль у хаце няма? а? мамка? чаму?—пытаў, лежачы ў ложку, хлапчук з блакітнымі вочкамі, з сълязінкамі на іх.

Зваць хлопчыка—Ігналя, а матка, высокая, худашчавая кабецина, тримаючи на руках маленькае дзіцянё, ня ведала, што й адказаць. Яна раней за Ігналю разважала, перадумвала...

„Дзе Якім? Што сталася з ім? Як пашоў на фабрыку зранку, так і запрапасціўся“.

Чула яна сёньня нейкія стрэлы, чула слова для яе мала зразумелае: ні-то—рэлюцыя, ні-то—рэволюцыя, але што-ж з таго? Жывучы ля самага Камароўскага балота, шмат чаго ведаць ня зможаш. Ды прытым няпісьменнаю была, а муж—як прыдзе да хаты, дык пра справы хатнія пагутарыць трэба, пра хлеб, які заўтра есьці будуць—дзе там весьці гутаркі пра рэволюцыю, політыку разводзіць...

— Таты, пытаеш, чаму няма?—у раздумінні, запытаньнем на запытаньне пачала

553888

весьці гутарку з Ігналем.—Прыдзе, дзетачка! Тата прыдзе!.. А ты сьпі,—і, сеўшы на ложак каля Ігналі, матка пачала калыханку...

Мітусілася ў вочах Агаце, што Якім прышоў да хаты, штодзенную гутарку весьці пачаў пра запасы на зіму, пра адзеньне... Чамусьці ўспомніліся ёй тыя дзянькі, калі жыла яна ў вёсцы дзяўчынкай, з якой радасцю яна выходзіла замуж за любімага ёю працавітага Якіма... як жыць пачыналі, як яны пераехалі ў горад на заработкі... Якім паступае на фабрику... ну й ляціць час... мінула ўжо столькі год з тых часоў, колькі год Ігналю...

II

Змораная хатняй працай за дзень Агата ўздрамнула.

Нехта пастукаў у дзьверы.

Чулая Агата быццам і чакала гэлага часу. Рванулася з ложка, выскачыла ў сенцы.

— Хто ідзе?—запытала.

— Я...—з-за дзьвярэй пачуўся працяжны голас Якіма.

— Ты, Якім?!

— Я...—зноў пачулася і змоўкла.

Агата адчыніла дзьверы.

Адчыніўшы, углядзела седзячага на мокрым ад асеньняга дажджу ганку Якіма.

— Ну, ідзі ў хату!

Адказам на гэта было працяжнае—„Ня маю сілы“...

Агата спужалася. Узяла пад пахі. Натужылася. Падняла... увяла. Паклала на ложак. Якім быў бляды, дрыжэў, бы ліст асіны; нейкі срабрыста-жоўты адценак на твары яго быў.

— Я ранены. Во дзюрка. Пагледзь...— ледзь-ледзь прагаварыў Якім. Узяў руку Агаты, прыклаў да грудзей.

— Але нічога. Да хаты я неяк прышоў. Іншыя дык съмерць сустрэлі. А я, як пачуў нешта цёплае—кроў з пляча, наўцекі кінуўся. Да гэтага амаль што часу ў памыйнай яме сядзеў. Каля мяне сядзеў нейкі хлапец... кроў цякла па твары яго... у галаву, значыць, нацэлілі... пасядзеў... і сканаў...

Якім, адкінуўшы голаў, высулуў піў язык. Відаць было, што справа сур'ёзная.

Агата з заплаканымі вачмі спаліла жмут суровых нітак і попелам з-пад іх пакрыла ўзарванае куляй месца. Крыві было мала чамусьці. Пачуцьце пакінула Якіма. Прабудзіўся і Ігналя. Убачыўшы каля сябе бацьку, прывычна за нос цягаць пачаў. Але што гэта? Бацька не бярэ ў абдымкі Ігналю, не цалуе, як звычайна. Зъдзіўлены Ігналя яшчэ больш пачаў тузаць бацьку.

— Тата, татацка, ты съпіс, тата!—не супакойваўся Ігналя.

III

Ці чуласць дзіцяці, ці блізкасць съмерці, ахвота выказаць усё, што здарылася, абудзіла Якіма. Ён прачнуўся.

— Дай вады!—абдымаючы Ігналю, Якім да Агаты зъвярнуўся.

Напіўся.

— ... А я, як толькі зъвечарэла, з гэтай памыніцы вылез... стрэлы ўжо змоўклі былі... толькі на вуліцах казакі ды вураднікі на конях гойсаюць... Памаленьку і да хаты дабраўся...

Ігналя ўпяршыню чуў такую гутарку; новай для яго яна была, а Якім працягваў:

— Пашоў я зранку на фабрыку... прыходжу... стаіць фабрика... дый рабочыя на дварэ. „Хадзем, кажуць, рэволюцыю рабіць“—узялі ды пашлі... Выходзім з брамы, аж два жандары ня пушчаць... мы ў браму, а яны з коньмі на нас... падскочыў нехта з рабочых... як рвануў за нагу аднаго, дык з каня звалаклі... Другі плёткай адбівацца пачаў... раз па съпіне мне як ахне!.. Эх! думаю, не дажджэш біць мяне... скіпіў за нагу, звалок з каня... а ён... падла, выхапіў рэвольвер дывяк стрэліць... так Пётру Будзька проста ў галау... і пашлі мы на Саборную, адтуль... каля турмы... на Віленскі вакзал... а там...

Зноў змоўк Якім, заместа слоў—хрыпota вырвалася.

Ноч атуліла горад. Прыціхла ўсё. Толькі ў такіх хатах, як хата Якіма, гарэлі газынічкі, чуліся стогны, енкі, лямант.

Недзе закукурэчыў певень. А на гарадзкой вежы прабіла: раз... два... тры...

Якім сканаў. Асталіся пры нічым Агата, шасьцігадовы Ігналя ды малое дзіцянё.

Што-ж, на белым съвеце і такія неяк жывуць, перабіваюцца ..

*
* *

Праймчыцца бура, сарве з кучаравай бяро-
зы лісьцік, закружыць яго ў плынь ветра-
віння, аднясе далёка, далёка... а там кіне
вобзем, прысыпе жвірам... І так зноў, новы
лісьцік, за лісьцікам яшчэ лісьцік, а калі па-
дыходзіць шэрая восенъ, аголіць бярозку
вецер, і толькі абвіслыя галінкі журбууюць
пра загубленыя лісьцікі. А на весну, адзяю-
чыся зноў, гэтая галінкі ад радасьці пачына-
юць плакаць... Тады ў народзе чутно: хадзем
піць бярозавы сок...

ЛІПНЁВЫЯ ДНІ

Хіба-ж гэта калі забудзеца...
(A. Вольны. „Міколка“)

* * *

Яшчэ напярэдадні насіліся па Менску чуткі:

„Бальшавікі хутка прыдуць“.

„Бальшавікі ўжо ў Барысаве“.

„Бальшавікі ідуць на Менск“.

А ў пацьверджаньне гэтых чутак, у пацьверджаньне іх праўдзівасці жыхар бачыў, як белапольскае войска і ўстановы съпешна выяжджалі з Менску—эвакуаваліся.

* * *

Мёртвы горад. На вуліцах ані чалавека. Усе жыхары пахаваліся па скляпох, пазапіраліся ў кватэрах, чакаюць рашучага моманту.

Калі ўжо прыдуць бальшавікі—у думках працоўнай часткі гораду.

Калі ўжо мінецца гэтае ліхалецьце, зьдзекі, калі пачуем на вуліцах гукі пролетарскага гымну—у кожнага з іх у думках.

А на вакзале апошні цягнік. Гэта ад'яжджае „вяльможнае панства“. Лятуць у вагоны скрынкі, клумкі. Ціскаюцца „паны“, „пані“, „паненкі“.

— Кеды едзем? Ох, жэбы тылько большэвіцы нас не окрэнжылі, ой, матка боска, зымілуйсе

над намі,—нэрвуеца пані, стоячы на пляц-форме ля вагону.

— Вы до Познані?—пытаецца пан у белым саламяным капэлюшы ў сваёй суседкі.

— Не, я до Волковыску,—адказвае.

Саламяны капэлюш зъдзіўлена выстыркае вочы...

— До Волковыску? перапытвае, а ў дум-ках ён разважае.

— Паеду ў Познань, гэта „крыху“ далей за Ваўкавыск. Чым далей, тым лепей. А то зноў прыдзеца ў апошніх портках уцякаць ад бальшавіцкай заразы. І, успомніўши пра бальшавікоў, ён нэрвова ўскочыў з месца, глянуў раней у вакно, а потым на сваіх падарожнікаў, уздыхнуў і націскам на кожным слове здаволена адчыкрыжыў:

— О, псякрэв, большэвіцы...

Што гэтым хацеў сказаць у ту ю хвіліну пан у саламяным капэлюшы нямаведама, толькі сказаўши—сплюнуў...

Другі званок на станцыі быў заглушаны гулам, які пранёсься над горадам.

Г-г-г-гу-у-у!—пранеслася і водгульлем адгукнулася...

Гэта быў першы гарматны стрэл з бранявога бальшавіцкага цягніка, які першы сваім стрэлам знаць гораду даў, што—мы, бальшавікі, ідзём.

Цягнік, перапоўнены ўцякаючым „панстрам“, крануўся з месца, не чакаючы трэцяга званка.

Гэта на вакзале, а ў цэнтры:

— Янэк, давай тваю стрэльбу... О так, так... падкладай тутэй... цо тутэй за магазын?.. побач шыльдэн... мувіш, вшыстко рувно... а цо... загармайстр?.. я юж.. одэрвал...

Гэта грабежніцтва. Польскія жаўнеры ламаюць крамы з мэтай знайсьці пажыву.

Віントоўка зрабіла сваю справу і тут. Узятая на перавес, сталася яна ў руках жаўнераў ломам.

Зазывінела. Гэта крышыцца вітрыннае шкло. Адзін за адным лезуць жаўнеры ў магазын праз акно і праз некалькі хвілін вылазяць tym-жа ходам, ракачком... з набітымі кішэнямі.

У ваднаго з іх у руцэ насычены загарак. Пашто ўзяў ён яго? Адказаць-бы ня змог. Толькі, вылезшы з акна, ён зразумеў, што непатрэбна загарак яму. Шпульнуў на сярэдзіну вуліцы... Калёсікі, спрунжынкі, аправа—усё разъляцелася пылам...

А тут-же побач „Малочны гандаль“... Зазывінела шкло. Варвалася жаўнераў шэсьць у магазын. На паліцах—галяндэрскі сыр. Пачалі хапаць. Кожны па некалькі галовак. Вынесці на вуліцу, пачалі прадаваць гарадзкой галоце. З якім асьцервянењнем лаяліся жаўнеры, калі пры прадажы ўгледзелі, што некаторыя з галовак сыру аказаліся дравянымі формамі для выстаўкі ў вітрыну...

Скончыўшы „сваю справу“ ў адным магазыне, жаўнеры пачынаюць шукаць новага, „цэлага“ магазыну з той-жа мэтай — мэтай грабежніцтва.

Альбо яшчэ аброзок: Едзе вярхом на кані польскі жаўнер, перад ім досыць значная скрыня з папіросамі. Едзе, бярэ прыгаршчу папірос дый сеи іх па вуліцы наотмаш. Забаўляецца...

І гэта ўсё ў той дзень можна ўгледзець было на кожным кроку...

* * *

• 10 ліпеня.

Палякі яшчэ ў Менску.

Шугае полымя пажараў.

Гарыць вакзал. Гарыць Серабранка, Залатая Горка, Камароўка, Пярэспа, Людамант, Кальварыя.

Гарыць і цэнтр гораду.

У горадзе съпякота.

Паветра перапоўнена пахам гары.

Духота.

А стрэлы не змаўкаюць.

Цэлы дзень груchyць-дрыжыць зямля ад іх...

Надыходзіць вечар, нач. Але ніводзін жыхар ня съпіць. Пажары ва ўсіх куткох гораду. Яны асьвятляюць начную цемру над горадам. А шмат іх. Куды вокам ні кінь. Усюды.

Плачуць маткі, дрыжаць дзеткі. А моладзь рыхтуецца. Рыхтуецца да бойкі з палякамі.

Вунь купа хлапцоў прымадоўвае на даху
дома кулямёт. Гэта ён, калі патрэбна будзе,
застрыколіць то працяжна, то нэравов—та-та
та-та-та...

Надыходзіць раніца. Перастрэлка ўжо ў
горадзе чутна.

Бальшавікі на Пярэсьпен.

Палякі ў акопах.

Атака.

Палякі ўцякаюць па чыстым полі.

Бягуць да рэчкі.

Кідаюцца.

Ужо бальшавіцкае „ўра“ чутно на аколіч-
ных вуліцах Менску.

Палякі кідаюцца ў Сьвіслач, хто плыве,
хто ідзе.

Бальшавікі па пятах.

Адстрэльваюцца.

Зноў атака.

Паветра прарэзвае польская шрапнэль.

Кучка чырвонаармейцаў зьнікае ў пылу,
паднятым шрапнэльлю.

Іншыя наступаюць. Лязгочыць кулямёт.

Сьвіст куль.

Гам.

З боку гораду дым.

Пажар навокал.

Месца ўжо тое, адкуль наступалі чырвона-
армейскія часткі,—далёка.

„Паны“ ўцякаюць.

Частка гораду ўжо ў руках бальшавікоў



Вакзалы ў палякоў.

Узрыў...

Гэта палякі ўзрывалі Серабранскі мост.

Хмары пылу над горадам.

Па вуліцах лётаюць з вінтоўкамі партызаны. Нарэшце гутарку весьці пачаў з палякамі бальшавіцкі бранявік. Сваймі сталёвымі словамі ён прымушае палякаў замоўкнуць і на вакзалах. Палякі адступілі, падпаліўшы „пакгаўзы“¹⁾. Съмірдзіць гаручае амэрыканскае сала, съмірдзіць шаўро, хром, пшаніца, грэцкія крупы, кава, цукер... Блізка падыйсьці нельга.

Палякаў у горадзе няма.

Дзе-ні-дзе ўглядаеш чырвонаармейца.

— А, здорава мы ім, маць іх растакую, усыпалі,—адказвае запылены чырвонаармеец у гутарцы.

А на трэці дзень пераехаў з Смаленску Рэвалюцыйны Камітэт.

Менск ажыў.

¹⁾ Чыгуначныя склады.

Л Е Г Е Н Д А

Да гадавіны БССР.

І жыў,
— даўным-даўно вось гэта была,—
на ўсходзе поўдня цар Аллон.
Меў царства моцнае сваё.
Народ у паслухмянстве быў...
А цар крывёю жыў народу.
Штодня зъядаў ён сем
з свайго народу ціхага асоб,
— бо сем галоў ён меў...
У царстве тым асілак жыў—
каваль звычайны, прости, грубы...

Народ кахаў яго за Працу і Адданасьць.
І меў сыноў дванаццаць ён.

І выпіў цар Аллон
з іх кроў. Ня выпіў
проста кроў, а высмактаў яе
з здаровых цел
і моцных духам вольнасьці,
прыроды,

ў якой стары каваль іх гадаваў...

І кавалёвая прышла чарга, урэшце...
Змагаўся з тым народ,
бо ўжо пачуў, што кроў цячэ,
струменіць цёмным вірам...

Але—

на тое цар...

Крывёю каваля удоваль ён напіўся,
— як ніколі!

І агалелы труп
быў кінуты за вал, у царстве тым...

Народ,
што шанаваў таго вось каваля,
знашоў яго

і урачыста пахаваў...

А кавалёвы хвартух здрэнны,
ў крыві абмочаны,
народам быў зъняты з каваля,

і той народ
эмблемаю сваёй пакуты
яго зрабіў...

А цар, дазнаўшы гэта,
сваім паслугачом загад аддаў забраць—

адбіць ў народа гэты хвартух—сьцяг пакуты.

І быў ён адабраны...

Але патрабаваў яго народ
у цара

назад і дабіваўся

сваёй крывёй і целам, і імкненъем...

А цар схаваў яго.

І даў быў новы сьцяг,

заместа зрэб'я—аксаміт;

крыві заместа—золата на ім..

Народ ня ўзяў яго...

Народ змагаўся ўжо з каронай, тронам
і дзяржаваю Аллона...

Гады-ж ішлі, ішлі вякі,

тысячалецьці йшлі ..

Народ змагаўся...

І скінулі агіднага Аллона.

І кавалі—народ—узялі ўладу.

І тое, што ўвабрана пры цары у золата было
—разапранулі.

І хвартух з зрэб'я ў крыві кавальскай

сягонешні

угледзеў

съвет...

Эмблемай вольнасьці

сягоныня

астаўся хвартух кавалёвы той,

што быў эмблемаю змаганьня і пакуты пры
цары...

І вырас той народ.

І съвет вялікі быў.

І падзяліў народ

чырвоны хвартух той на дробныя ка-
валкі, раздаўшы съвету усяму.

Дастаўся й нам,

народу Кавалёў і Працы,

кавалак хвартуху таго.

З пашанай узялі яго мы

і літары чатыры вывелі на ім:

— *B. C. C. P.*

Гараць яны на чырвані съязгу

і полымем сваім

яны нам асьвятляюць

цяжкі той шлях,

вядзе што

— Да Үсясъветнае Комуны.

ПРУЗЫНА—ЛЕНІНКА

— Ну колькі-б на выгляд можна было даць ёй гадоў?

— Дваццаць два, ня менш!

— Хоць не на многа, але памыліліся. Ёй усяго толькі дваццаць, нядаўна дзяўчынкай была, ведаю я яе ўжо год з дзевяць. У адзінаццаць год працеваць пачала. На маіх вачох вырасла, вунь якой стала!—здаволена ўхмыляўся стары рабочы, адказваючы ў гутарцы новаму дырэктару той фабрыкі, на якой працеваала Прузына—работніца, дый прытым паказальнаяня.

У гэтых час Прузына стаяла паводдаль, ля станка, падхватвала з рук каталышчыка шпучкі абояў—бандэравала іх.

Прузына—бы машына!

Уся постаць на адным месцы, толькі рукі—шлык, шак, шлык, шак...—схваціць шпульку абояў аднай рукой, другой схваціцца за кавалачак паперкі, прывычна макане паперку ў клей, падставіць шпучку абояў, абкруціць паперкай, прыцісьне, і спрытна кідае ў кіпу...

Так цэлы дзень, так кожын месяц, так амаль што дзевяць год...

„Што варты той, хто не працуе!“—вечна на вуснах Прузыны.

Гэта яе выраз!

— Раз працуеш, дык і ясі, бо маеш поўнае права на гэта,—адказвае яна заўжды рабочым.

Здавальняюцца!

Кахаюць Прузыну ўсе рабочыя і работніцы.
А іх шмат. Больш за сотку...

Часам песьня вясёлая прарэзвае паветра,
аздабляе прыгожасцю сваіх пераходаў верхні
паверх фабрыкі.

Гэта пяе Прузына, у тахт, пад гул машын
выводзіць:

Крокам разъмераным,
Цьвёрдым, увераным
Бліжэй і бліжэй
Да Комуны!..

І калі песьню гэтую пяе яна, дык першыя
тры радкі пяюць, працуочы побач з ёй, усе яе
таварышкі, а „Да Комуны!..“ прыпадае на яе
долю пяяць.

І чисты, чисты, нібы трэль салаўя, поўны
гармоніі, лълецца голас Прузыны.

Словы „Да Комуны!..“ пяе Прузына з ней-
кім унутраным падняцьцем усяго самага, да-
рагога, якое толькі ёсьць у яе, пачуцьця...

Пачынае з нізкіх нот, сэкундарна ўзвы-
шае, цягне высокую ноту на месцы—...му...
абрывае, нібы струны на гусълях, свой міла-
гучны, мэлёдычны голас, і крыху ніжэйшай

нотай канчае працяжна...ны... і раптам, нібы
зьнянацку для сябе самой, абрывае...

„Да Комуны!“—гэта лёзунг Прузыны, гэта
яе ідэал, гэта пункт, да якога яна імкнецца!

Бо:

Прузына—Ленінка,
Прузына—комсамолка.

• .

„ЛАЙДАЧКА“

I

— Адно табе кажу, у ячэйку ня съмей ісьці! Ячэйкі, касамол у галаве! Камунія, трасца тваёй матары, спадабалася... І падумаць сабе толькі, дзяўчаты як дзяўчаты, і пагуляюць сабе на вячорках, і пражу прадуць і касамол не ў галаве ім, ліха цябе вазьмі, а ты — у ячэйку, тата, пусьці! Сход, падумаеш, галадранцы зьбіраюцца, і яна ў іх кола лезе... Не дажджэш, покуль камуністкай станеш... Я гэты дур табе з гала-вы выведу... Дзяўчына, расьцьвіла, бы макаў цвет, і ў сваты з Замчышча Міхей прыехаць зьбіраеца, а яна... у касамол, тата, пусьці... Я табе адаб'ю гэтую ахвоту. І каму, якому му-жыку патрэбна жонка камуністка? Есьці, ска-жа, згатуй — а яна, нераўнуючы, як Агата Бель-ская, мужу свайму, — у мяне сёньня сход... Ідзі, скажа, у поле бульбу садзіць, а яна яму, не-раўнуючы, бы тая Агата, — на зъезд ехаць тре-ба... Лайдачка!.. Я табе... І тут важкая дзяга бацькінай папружкі глыбака ўелася ў стром-кую постаць Гэлькіну...

— Татачка, ай-яй, што робіш! Ня бі, та-тачка! татачка, ня бі... — з лямантам галасіла Гэлька.

— Ці будзеш на сходы хадзіць, лайдач-

ка?..—і бацькіна папружка яшчэ ямчэй рэзнула па Гэльчынай съпіне.

— Татачка, ня бі, пашкадуй, апамятайся, што робіш, шкада табе, ці што... што раз які ў тыдзень на сход я пайду... Ленку Ганцу-чышку—бацька пушчае, а ты...—забіўшыся ў кут пад абразамі, праз сълёзы, што душылі Гэльчыну глотку, прабавала супярэчыць Гэлька.

— Што? ты зноў сваё... лайдачка... я табе...—і тут бацька, схапіўшы Гэльку за рукі, з адмаху адараўаў з кута, пад дзъверы шпульнуў...

— Вон з хаты... лайдачка гэткая... вон... каб твае нагі ў маёй хаце ня было... ідзі да галадранцаў тваіх... Бацькінага хлеба ўжо есьці ня хочаш... абрываў, відаць... Каб твае нагі тут ня было!..

II

Гэлька апынулася выкінутай з роднае хаты... за дзъвярыма.

— Дзе дзецца? Ісьці куды?—і ўспомніла яна тут, што бацька лупцаваў яе, з хаты выгнаў за тое, што папрасілася яна на сход ячэйкі схадзіць...

З заплаканымі вачыма Гэлька ў школу кінулася—на сход. Сход падыходзіў к канцу. Дзъверы адчыніла, ступіла праз парог, і... зьнянацку для ўсіх душу сваю рашчыніла з плачам:

— Бацька з хаты мяне выгнаў, на сход пра-

сілася, а ён... во...—і паказала яна сходу кривяныя рубцы на сьпінے сваёй, сукенку разадраную... і зноў съязьмі залілася... Старшыня сходу апавясьціў перапынак, распытваць пачалі...

А пасьля перапынку сакратар ячэйкі слова ўзяў:

— Таварышы, бачыце вы ўчынак нашае цямноты, перад вамі стаіць ахвяра нясутрымнай бацькавай цёмнай волі... Покуль што мы гэта бачым на кожным кроку... А віной усяму зноў-ткі цямнота... някультурнасьць... І што з таго, каб Гэлька ў нас на сходзе пабывала, пытаюся, што з таго? Над тым, што ці горш гэта ці лепш, Гэлькін бацька не задумаўся. Ён ня хocha пра гэта ведаць... А віною цямнота. Мы, комсамольцы, павінны бучу падняць... Перад вамі ахвяра за тое, што не хацела яна жыць у такіх цяжкіх абставінах жыцьця, у якіх жыла яе матка, перад вамі ахвяра цемноты нашай вёскі. А віною гэтamu ня бацька Гэлькі, не... ён толькі тупое аружжа спадчыны мінулага, спадчыны панской паншчыны... панскага ўладарства...

У протоколе сходу ячэйкі запісана было:

— Прыняць належныя крокі, і кропка.

III

Была вясна. Сынег ужо даўно стаяў,—траўка зелянець пачынала, бяроза лісьцікі жоўценькія пушчаць пачала, прасохла і зямліца, рунь шурпатая на гонях падымалася.

— Ня сумуй, Гэля, у комсамоле абаронцу ты заўсёды знайдзеш, вось пабачыш, усё як сълед зробім! Пераначаваць пытаеш дзе? Да настаўніцы зараз сходзім, яна ў нас маладзец кабеціна, не такая, як бацька твой, яна зразумее цябе, у яе ня толькі пераначаваць зможаш, але і жыць нават, а ячэйка дапамагаць табе будзе, будзеш жыць, ня плач, ня бойся, Гэля!

Ноч акутала вёску. Толькі ў хаце настаўніцы газынічка съвяцілася. Гэта Гэля апавядала ёй пра ўсё, што здарылася сёньня з ёй...

А на дварэ—траўка зелянець пачынала, дрэвы ўбіраліся ў адзеньне з лісточкамі зялё-ненькіх... Была веснавая пара...

IV

— Так і быць,—гутарыў сам з сабою Тодар—сакратар комсамольскай ячэйкі.—Проста скажу, прышоўши: Гэлька—я цябе даўно ка-хаю, шкадую,—выходзь за мяне замуж. Жыць у згодзе будзем! А ці згодзіцца яна?—мо скажа: не, мне яшчэ рана замуж выходзіць, што тады? А, што будзе, тое і будзе!—і шпаркімі крокамі пагэцаў Тодар у хату, дзе жыла настаўніца, уяўляючы перад сабой постаць Гэльчыну.

Белакудрая Гэлька, з васільковымі вачыма, стройная, зграбная такая, румянная з твару, з мілавіднай усьмешкай вечна на губах, шустрая, гляне—бы сокал з высі. Такой была

Гэлька ў бацькі, такой і была яна цяпер, жывучы ў настаўніцы іхнай вёскі.

— Добры вечар, Гэля! — зъвярнуўся Тодар. — Як маемся? Як ты сябе тут адчуваеш?

— Добра, лепш нават, чымся ў бацькі! — весела Гэлька адказвала.

— Ну, а бацька як? — пытаўся Тодар.

— А мне якое дзела да яго! За свае руки я заўсёды пражыць здолею, ды лаянкі чуць ня буду, рубцоў на сьпіне насіць ня буду! — адказвала.

— А ці чула ты, што бацька твой прасіць зъбіраецца цябе да хаты вярнуцца? — пытаўся, ужо седзячы побач на прызьбе, Тодар.

— А мне якое дзела! Хай сабе і зъбіраецца?! Усё роўна не пайду зъдзекі цярпець над сабой.

— А можа ты дрэнна гэта зробіш, калі ня пойдзеш да бацькі?

— Ня дуры, ты мне брат, галавы, прыстаў, як смала — бацька, да бацькі... Не пайду і крышка. Мне і тут добра, комсамолкай хутка зацвердзяць?

Доўга яны між сабой гутарылі, покуль да справы Тодар не давёў.

— Гэлечка, міная, я даўно цябе кахаю, Гэля, дарагая Гэля, скажы ласкавае слова, што маўчыш, чаму адважыцца сказаць ня можаш... адкажы... дай згоду... Гэля, дарагая Гэля...

— А біць, як бацька мяне біў, ня будзеш?

— Комсамольцам нельга біцца, з комса-

молу за гэта навынас папросяць, комсамольцы-ж ня тое, што кулачко гэтае... капусту летась нашую паламалі, у клубе вокны каменьнямі павысаджвалі, на вячорках дзяўчат псуюць, як Анейку Зымітрукову сапсавалі, што нават на той съвет жыўцом палезла ў моладасьці... Гэта яны так робяць, а ня мы—комсамольцы!

— А да другіх дзяўчат заляцаць будзеш?

— Гэля, нашто пытаць, кахаю я цябе адну, ня пытаіся...

— А комуністым калі будзеш?

І тут Тодар рапорт выклаў:

— На tym тыдні Райком зацьвярджае!

Доўга 'шчэ не адважвалася згадзіцца Гэлька, а ўрэшце:

— Твая!..

Пеўні без перастанку кукурэчылі праз усю вёску, пачынала съвітаць. З роем вясёлых думак Тодар да хаты ішоў.

— Значыць, жанюся на Гэльцы.

V

Бацька на вясельлі ня быў. Дый што там за вясельле было?.. Запісаліся ў сельсавецце, прышлі да дому, паскакалі праз адну ноч, а на заўтра гаспадарыць пачалі. Вось і па вясельлі, ня тое, што ў бывалыя часы, праз тры дні вясельле спраўлялі, з пасагам праз усю вёску на куфры маладую везьлі, у царкве, як

сьлед, за рукі поп вадзіў, заплоціш, бывала,
на дыване стаіш, са съвечкамі ў руках, дружкі
вянцы над галовамі тримаюць...

— А мо' гэтак і ляпей?

— Хто-ж яго ведае...

VI

Брат Гэлькі, што ў арміі Чырвонай слу-
жыў, да хаты вярнуўся. А бацька пра ўсё і
пачаў выкладаць, бы на талерку.

— Ці правільна гэта, што Гэлька са мною
старым зрабіла, кінула, у касамолы пашла,
без дазволу і благаславення бацькінага замуж
за Тодара вышла...а?

— Правільна!—адказаў Андрэй.

— Ну што тут і рабіць,—аберуч за галаву
Гэльчын бацька скапіўся.

— Памірыцца, у згодзе жыць, новы быт у
жыцьцё праводзіць!—упарта настойваў Андрэй.

Мінула некалькі часу. Аднойчы прышлі
Тодар і Гэлька да бацькі, прывіталіся, як
быццам-бы і нічога ня было, і сказалі:

— Тата! мы запрашаем вас быць у нас
сёньня ўвечары на хрысьцінах, але чырво-
ных!

Гэльчын бацька даў згоду.

ВЁСКА Ў ГОРАДЗЕ

I

Райкомаўскі цыркуляр аб камандыраваньні на курсы комсамольскага актыву ячэйкай быў атрыманы.

На другі дзень прыпаў якраз і сход ячэйкі.

Вось і сход.

Цішыня. Сядзяць хлопцы густа на скамейках у клясе мясцовай школы.

Пытанье З: „аб камандыраваньні 2 сяброў на курсы комсамольскага актыву“.

А вось і пастанова:

„Ячэйка, лічачы, што актыўнасьць сваю ў комсамольскай працы выявілі Міхась і Мікола,—пастанаўляе камандыраваць іх на памянёныя ў гэтым пункце парадка дня курсы“.

Комсамольцы згадзіліся.

II

— Ну, Міхась, зьбірайся, едзем!—сказаў Мікола, цярэбячы патыліцу.

З ванзэлачкамі за плячамі ўвашлі хлопцы ў станцыйны будынак.

Няпрыветліва сустрэў іх няўзрачны будынак станцыі.

Самавар, што стаяў у буфэце, абраў іх сваім алавяным бліскам. Кінуліся ў вочы

кольцы кілбас ды поўбаханак пытлёванага хлеба...

Як памятка ад буфэту гэтае станцыі ў Міхасёвай кішэні апынулася пачка „Шуры-Муры“—затое грыўня ў буфэтчыка засталася...

— Дайце, калі ласка, білеты ў Віцебск,—адважна адчыкрыжыў наш Мікола.

Білеты ў руках. Ну, вось цяпер і ў вагон пара, і абцасы хлопцовых ботаў бойка забрынчэлі па асфальтавай пляцформе.

Але тут здарылася:

Хлопцы ў вагон, а кондуктар за полы Міхасёвага кажуха.

— Вы куды, таварыш?

— Як куды? У вагон, у Віцебск, вучыцца едзем,—зьдзіўлена высалапіўшы вочы, адказваюць хлопцы, ня бачачы за сабою віны.

— Вы мужчыны?

— Мужчыны, хлапцы, ці-ж ня бачыце?!?

— Дык злазьце ўраз-жа, тут жаночы вагон,—падымаючы свой уласцівы голас, пра-бурчэў ахоўца законаў чыгункі.

І бяда ўся ў гэтым, што разумны касір даў ім білет у вагон № 5, а вагон № 5—для жанчын.

Селі хлопцы ў другі вагон, доўга з іхніх вуснаў усъмешка вырывалася, а часам і рогат.

— Ты, Мікола, мужчына?

— Мужчына! А касір за бабу палічыў; ма-быць, з галавы яго бабы ня зыходзяць. Што

ні чалавек, то за бабу прымае, ха-ха-а-а! і—
хлопцы качаліся са съмеху.

Новы горад—новыя падзеі—мітусілася ў
вочах кожнага з хлапцоў.

Ехалі по-начы. У вагоне поўна.

— Бы селядцы ў бочцы,—вырвалася між-
вольна ў Mixася.

А калёсы цягніка аднатонна ляскаталі:
ві-ві-іві-вісь-ві-ві-ві-віць...

А віскі Mixася і Міколы пад тахт калёсам
выступкалі. Віцебск, Віцебск, Віцеб-ск-ск-к...

III

Цягнік прывёз новую струмень людзей у
Віцебск зраньня. Каб хто адважыўся пагля-
дзець на гэтае плывучыя з аднастайных вагонаў
у мікроскоп з гары, дык прыкметціў-бы ён і
Mixася з Міколам... Праз хвіліну хлопцы
апынуліся ў будыніне (ня тое, што іхняя
станцыя)—у Віцебскім вакзале. Насільшчыкі
з вялізнымі нумарамі на грудзёх так і сну-
юць, цягаючы важкія ванзэлкі і кошыкі па-
сажыраў.

Тут-же каля хлапцоў чалавек стаіць, ган-
дляр, відаць, бо ў золатам апраўленых аку-
лярах, ды „бруха“ на пуды са тры—як
разважыў Mixась. Ён, дык хоць і ў савецкіх
абставінах жыве, хоць і мае пры сабе ма-
ленькі ванзэлак, але не нясе яго—на тое на-
сільшчыкі, яны выцягнуць.., а я (разважае
гандляр з брухам) прайдуся так, улегцы, я-ж
грошы заплачу...

Насільшчык хоць і нёс яго ванзэлак, але таму, што меў права разважаць, разважаў так: буржуй, нэпман ты, сволач...

Хлопцы вышлі з вакзалу. Трамвай-бы ча-каў іх, але яны ня селі ў яго, разважаючы:

— Пяшочкам, пяшочкам лепей! Дый ка-пейка лішняя ў кішэні застанеца!

І пашлі хлопцы пяшочкам па вуліцы, а вуліца, што ад вакзала ў горад вядзе, так і завецца—Вакзальная.

Глядзяць хлопцы, дый веры сваім вачом не даюць—народу, дык—ай-яй колькі; магазынаў, крам, крамак—дык не пералічыш!

— Ірысы, сълівачныя ірысы! пара на ка-пейку, каму нада сълівачныя ірысы!—прагу-дзела пад вушамі Міколы.

— Сапагі, бацінкі чышчу, галёшы чыню, шыку на рубль, бляску на два даю!—каму са-пагі, бацінкі, карманы вычысьціца-пачысь-ціца,—седзячы ў браме, расьпінаўся малады 48 армянін.

— Яблыкі, ігруши, сахарны шакалад, мя-довы мармелад—дзёшава, танна!—выкрывала іржавым голасам старая бабуля з зашмальцо-ванымі рукавамі...

Хлопцы апынуліся ў новым, незразумелым для іх, пасъля вёскі, съвеце съвеце незразу-мелым...

IV

У Віцебску на Канатнай вуліцы маецца шыльда:

М э т п р о м

Вісіць яна на браме, а як увойдзеш на двор, дык угледзіш соткі плугоў, малатарань, веялак, ды ай-яй чаго ты толькі ня ўгледзіш!

Гэта-ж самае угледзілі і нашыя Міхась ды Мікола, будучы на экспкурсіі, у ліку ўжо слухачоў курсаў, якая наладжана была ня так то і даўно (калі яна наладжана была, гэта й ня цікава, усё роўна калі).

Паслухаем пра гэтую экспкурсію на завод „Мэтпрам“, які вырабляе мэталёвыя сельскагаспадарчыя прылады з вуснаў сакратара комсамольскай заводской ячэйкі:

— Завод наш адзін са значных на Беларусі. Працуе ў ім звыш тысячы рабочых, кожны заняты сваёй працай. Ну, возьмем хаця-б вінцік для плугу. Паглядзіш на яго—эт, глупства... а на справе—колькі ў ім самай разнастайней працы!— Вінцік робіцца з жалеза, а жалеза выплаўляецца з руды, а значыць, у вінціку захоўваецца кавалак працы рудакопу, які дастаў руду з глыбіні зямлі; працауніка, які перавёз яе на плавільны завод; майстра, які плавіць руду; рабочых, якія прывезлы

жалеза на наш завод. Але гэта, зразумела, ня ўсё. Рудакоп дастае руду ня голымі рукамі, у яго маюцца арудзьдзі; у шахту (а, хлопцы, ведаецце, што гэта за шахта, не? дык раскажу: жалезная руда знаходзіцца глыбока пад зямлёю і перш, чымся яе дастаць, капаюць прарабоіну глыбока ў зямлю, часам да соткі-другой сажняў, і там рудакопы кіркамі выламляюць руду, робячы лёхі пад зямлёю. Гэта прарабоіна і завецца шахтай) рудакопа спушчаюць пры помачы машыны, яе робяць новыя соткі рабочых. Акрамя гэтага, тыя працаунікі, якія заняты дабываннем руды і жалеза, самі хлеба не пякуць, ботаў ня шыюць, палатна на адзежу ня ткуць—для іх гэта робяць новыя соткі рабочых!

— Во дзе політычнуюconomію разводзіць!—прабурчэў Міхась (недарма ён політшколу другой ступені скончыў, прыгадзілася!).

А той самы сакратар:

— Затым, калі жалеза прывязуць да нас у завод, яго складаюць вось тут у складзе; у мінулым годзе з запасаў зьблісія—ледзь ня прыходзілася работу спыняць, затое сёньня пра гэта клапаціцца ня прыходзіцца адны са складу жалеза выдаюць майстром: робяць вінцікі, другія—гайкі, трэція—чыгун плавяць вось у гэтай печцы, чацвертыя—формы для адліўкі з чыгуна асобных часцін плугу, альбо сячкарні ці малатарні строяць, пятыя—адліваюць, шостыя—вось у кузьні электрычным

молатам з сілаю да тысячи пудоў нарогі куюць, сёмыя—машыны ці плугі з паасобных часьцін складаюць у вадно цэлае, восьмыя—фарбуюць, дзевятыя—пакуюць, дзесятыя—на чыгунку адвозяць.

І ўжо з нашай крамы альбо ў коопэратыве сяляне купляюць сельска-гаспадарчыя машины гатовенъкімі, чысьценькімі, бліскучымі.

— Вось бачыце, таварышы,—скончыў сваё тлумачэнье сакратар,—якое шырокое супрацоўніцтва існуе ў гарадзкіх рабочых, каб даць селяніну і ў тэрмін, і добрую машину для апрацоўкі яго поля, чысьценькай, гатавай, на якой маецца штэмпэль нашага „Мэтпрому“

Мікола і Міхась, ідучы да хаты бойка гутарылі. Аб чым-жа?

— А ведаеш, Міхась! да чаго я дадумаўся,—казаў Мікола, што, каб у вёсцы такое супрацоўніцтва было,—мы·б гораду і ў тэрмін, і добрага хлеба, быдла, сувіней маглі·б даць. Вядомая справа, кожны·б сваю вёў-бы, адказваў перад другімі за яе...

— І што значыць, ты брат, політвучобай ня цікавіўся! Пачытаў-бы ну ты, „Політшколу комсамольца“!

— А, папраўдзе, і ня думаў я над гэтым ніколі, покуль у горад не папаў, покуль ня ўбачыў, не раскусіў гэтага жыцьця гарадзкога рабочага.

— А ці ўгледзіў ты, як цяжка дастаецца хлеб гарадзкому рабочаму? Вось, прыкладам, таму, што электрычным молатам нарогі для плугоў куе; казаў-жа—паветра гарачынёй у сорак градусаў бывае, іскаркі проста ў вочы з-пад молату бліскавіцаю лятуць,—бывае, што і выпальваюць вочы...

— Так, праўду, кажаш, Міхась,—сумленна адказаў Мікола. А ў вёсцы-ж гарадзкіх рабочых часта гультаямі клічуць.

Тымчасам хлапцы падышлі да курсаў і зыніклі за дзъвярыма...

V

Станцыя Унеча.

Сакратару ячэйкі КСМ—Норту.

Ліст з такім адресам быў атрыманы тав. Нортам ужо зусім нядаўна.

А ведаць трэба, што сакратар—па профэсіі шавец, таму, кальнуўшы шылам у ражок конвэрту, ён акуратненка ўскрыў яго.

Шэрай паперка ляжала ў ім.

І ўслух пачаў ён чытаць яе за варстатаам, трymаючы на каленях недаклеены абцас. І пісалася ў паперцы той:

Здароў братка!

Абяцанае, як бачыш, споўніў, пішу табе ліст з Віцебску. Я і Міхась вучымся. Ты пра-

сіў апісаць табе горад Віцебск, дык я і пішу. У Віцебску больш за ўсё кінуліся ў вочы ўзгор'і ды рэчка Заходняя Дзвіна з паходамі на ёй, якіх ты з роду ня бачыў, дый я ўпяршыню. Міхась дык веры ня мог даць, як гэта вакзал на вадзе плавае, вакзал гэты прыстаньню завецца, а паходы, бы цягнікі, пад званкі то прыходзяць, то адыходзяць. Берагі рэчкі высокія і крутыя: Жывем у абшчажыцці Дому Селяніна. Бываюць дні, што працуем—раўняем поле пад аэродром, вучымся і працуем. Ходзім на экспкурсіі—аглядаем заводы і фабрыкі; вось нядаўна былі на фабрыцы, дзе панchoхі робяць. Я і ня съніў, і ня бачыў ніколі, каб пяцьсот кабёт сядзелі адна каля аднае дый хто ніці на шпулькі наматвае, хто панchoхі тчэ на машынках, падрад стаячых на вялічэзных сталох, хто фарбует ў розныя колеры пры помачы катлоў-барабанаў, хто цэлымі днямі стрыжэ і стрыжэ, хто пакуе тысячи панchoх. І куды ня сунешся, усюды пяюць—песьні вясёлыя, работніцкія. У часе экспкурсіі нашай, дырэктар фабрыкі казаў нам, што гады са трох таму назад фабрику за адсутнасцю збыту меліся зачыніць, што работніцы, чакаючы лепшых дзён, працавалі цэлымі месяцамі дарма, што працавалі апошнія хатнія рэчы, каб адна магла падтрымаць другую, і дачакаліся. Сёньня гэтая фабрика не паспявае выконваць усе заказы; працуе на ёй звыш пяцёхсот работніц—усе

жанчыны, ёсьць і прыгожыя дзяўчата, асабліва калі за працай і песьняй. Ну вось і ўсё. Пішы, як працуе нашая ячэйка.

Бывай здароў і працуй. Твой *Мікола*.

Норт прачытаў. Беражліва ўклаў назад у конвэрт.

— Хлопцам з ячэйкі пакажу,—заёрзалася ў галаве.

І ўзяўся за свой недароблены абцас...

СЕЛЬСАВЕТЧЫЦА ПАРАСКА

Парасцы Буханец каля сарака год.

Сёньня Параска працуе ў сельсавеце, зьяўляючыся старшынёю яго.

Шмат гора ўбачыла за сваё жыцьцё Параска, але перажыла.

Сёньня для яе—новае жыцьцё, поўнае радасьці, жыцьцёвай заботы, і заботы ня толькі за свой, але і за дабрабыт сялянства ўсяго сельсавету, у якім працуе Параска.

Параска аддае ўвесь свой разум, усе свае сілы на карысць другіх.

За гэта ёй—дзякую ад працоўных, за гэта ёй—падзяка ад Савецкай улады.

Параска—вядомы чалавек усяму сельсавету, усяму раёну.

Спляталася жыцьцё Параскі—нібы павуціна.

Вось паслухайце пра яго, даведайцеся аб ім.

I

Параска—дачка беларускіх палеткаў, гаёў, імшыстых балот.

Яна—дачка беднага селяніна вёскі Пчалины.

Бацька яе, Якім Буханец, памёр, калі ёй было ўсяго шаснаццаць год.

Матка памерла раней.

Дый пасъля съмерці бацькі яна была гаспадыняй у хаце, даглядаючы трах, меншых за яе, дзяцей Якіма.

Ня бачыла Параска съвету, вечна праца ў хаце ля печкі, пры калысцы, нянчуны малых дзяцей.

І расла яна горам апранутая, сумная, гарапашная.

І, ня гледзячы на працу і нуду ў жыцьці, нібы прыгожы васілёк, з усіх бакоў агорнуты калосьямі збожжа на вузенькай гоні Якіма Буханца, вырасла Параска прыгожай, статнай дзяўчынай.

Румянная, белакурая, вочки з блакітным адлівам, такая зграбненъкая, бы ластаўка, вечна з песьняю на вуснах—такою была Параска ў моладасьці, будучы дзяўчынкай...

Астаўшыся без бацькоў, у такім маладым узроўніце, з малымі дзяцьмі, ня ведала, што і рабіць Параска.

Пакуль у клеці было леташняе збожжа, не бедавала яна. Так прашло месяцы з чатыры, але выхаду шукаць было трэба.

І ёй на помач прышлі яе дзядзькі, сасватаўшы яе за сынка аднаго заможнага селяніна, маючага дзесяцін з дваццаць зямлі, якому патрэбна была ў хату працаўніца.

Ці спадабаўся Парасцы тады яе муж, ці не—няведама.

Аднак, праз тыдні трывасельле адбылося, і Параска з малодшым за яе братам Янкай,

пашла жыць на гаспадарку свайго мужа, Ігната Баханко, а гаспадарку Якіма Буханца падзяллі між сабой яго браты, дзядзькі Параскі, узяўши пад сваю апеку да сябе двух меншых дзяцей Якіма—пяцёхгадовага Антося і трохгадовую Марысю.

Выход быў знайдзены...

II

Дваццаць год пражыла Параска са сваім мужам Ігнатам, дваццаць год насіла яна прозвішча—Баханко, дваццаць год працевала ў гаспадарцы.

Гэтыя дваццаць год выматалі з яе ўсе сілы, усё здароўе. З маладой, прыгожай дзяўчыны нічога не засталося, акрамя ласкавага погляду блакітных, вялікіх, запалых у ямачкі вачэй.

У першыя гады жыцьця з Ігнатам жылося ім нішто—добра. Хоць працевалі зранку да позняга вечару.

Але падрасльі малодшыя браты Ігната, ажаніліся, вось і прышлося дзяліць зямлю.

Падзяллі.

На Ігнатаву долю прыпала пяць дзесяцін зямлі і пуня.

І прышлося з пуні будаваць хату.

Ледзь-ледзь, але пабудавалі.

І тут ужо пачынаецца іншае жыцьцё для Параскі.

Муж яе—Ігнат—гультай, і яна адна з малымі дзеткамі вяла гаспадарку.

І хатнюю работу трэба справіць, і на по-
ле пасъпець, і дзяцей дагледзіць—усё чыста-
ляжала на пляcoh нашае Параскі.

Працавала—бы вол.

І адкуль толькі сілы браліся—нямаведама!

Працуе Параска з дзяцьмі, паедзе Ігнат у горад—збожжа ці дровы прадаць ды газы альбо солі купіць, а якраз наадварот—дро- вы, дык прадасьць, а сам п'яны прыедзе.

Зальлецца съязьмі Параска, высушыць хвартухом вочы ды зноў за працу: само ня зробіцца...

Уся вёска ведала пра такое жыцьцё, але вялікая бяда,—якоё дзела цэлай вёсцы да Параскі...

Надыходзіў сёмы год Рэвалюцыі Кастрычніка.

Паракса, навучаная горам, працай, зжылася з Савецкай уладай, параднілася.

І чаму-ж не парадніцца?

Савецкая ўлада—улада самых рабочых і сялян; я сялянка—значыць, я і ўлада—вось вывод, зроблены Параскай майму таварышу.

Зъмянілася было крыху за шэсць год рэволюцыі жыцьцё Параскі.

Дзеці падрасьлі, старшаму пятнаццаць лічылася, зямлі 'шчэ з дзесяцінкі са тры атрымалі, гаспадарку на ногі паставілі, Ігнат піць перастаў, але затое гультаём тым самым і

астаўся; куды ні павярні—усё адна Параска.

Жыцьцё навучыла яе быць грамадзянінай.

Ведала, што аднэй цяжка справіцца ў гаспадарцы—сябром камітэту ўзаемадапамогі была, а праз гэта дапамагаў ён ёй. У кооперацію запісалася—куды прадавала сваю тканіну і ніткі; чаго ня ведае—у сельсавет за даю ідзе.

І ўсюды ёй дапамагалі, бо ведалі, што яна адна, прытым кабета.

III

Прышлі выбары.

У часе выбараў беднякі выдзывінулі ў сельсавет Параску, ужо як адну з актыўных грамадзянскіх працаўніц, бо да выбараў яна была старшынёю Сялянскага Камітэту Узаемадапамогі.

Кандыдатура прашла аднаголосна.

Пасъля выбараў ідуць Ігнат з Параскай дахаты. Надзымуў нос Ігнат.

Сёньня ён злосны.

— Параску выбралі ў сельсавет,—разважае Ігнат,—працеваць ёй у Сельсавецце, а мне, значыць, заместа Параскі ў поле прыдзецца ісьці, дурань я, ці што?

Прышлі ў хату.

Вось тут і наваліўся Ігнат на Параску.

— Выбраў, выбраў, падумаеш, ня пушчу нікуды, у хаце працеваць павінна.

Параска перш адказвала:

— Раз выбралі, значыць і працеваць трэба! Ты-ж, Ігналька, у хаце чаму нічога ня робіш! Я і ў полі цэлы век, і дзяцей даглядаю, і тку, а ты толькі і ведаеш, што на печцы спаць ды да суседзяў хадзіць самагонку з надтайку смактаць!

Ня ўзылюбіў прауды Ігнат.

Зьбіў на чорнае яблыка Параску.

Ды пад канец бойкі:

— Ня трэба мне такую жонку, к ліху яе, я такую вазьму, што працеваць на мяне будзе. Непатрэбна ты цяпер мне. Калі будзеш працеваць у Сельсавецце—развод павінен буду ўзяць з табой. Ідзі на ўсе чатыры бакі. Ня трэба такая!

Залілася съязьмі Параска, плакала доўга, выліла ў съязах усё сваё гора, гора прыгнечанай гультаём мужам кабеты.

Нарэшце парашыла:

— Раз развод, дык развод, усё роўна за Ігнатам абрыйдла жыцьцё, хоць у магілку жыўцом лезь... аднак, што яна будзе рабіць далей,—разважала яна—па разводу? Дзе прытуліцца? Як быць з дзяцьмі? Дзе іх пакінуць? Куды самой ісьці?..

IV

Чуць устаў раніцой Ігнат, зноў тое самае.

— Ідзем браць развод, дый толькі!

— Нічога ня зробіш! Раз развод хочаш,

ідзем браць развод! Паглядзім!—супакоіўшыся крыху, адказала Параска.

Пашлі!

Развод узялі ў той-жа дзень.

Пасъля разводу Параска атрымала зноў сваё прозьвішча—Буханец.

Ішлі да дому моўчкі.

Недажатае гоня пацягнула да сябе Параску, яна пашла канчаць яе,—Ігнат-жа пашоў да суседзяў...

Вечарэла. Прышла Параска да хаты. Тыц у дзъверы, а яны на зашчэпцы.

Зноў залілася съязьмі Параска.

А Ігнат п'яны праз акно:

— Ідзі, куды хочаш. Ты мне ня жонка.

Так і ня пусьціў.

По-начы кінулася Параска пяхотай у Раённы Выканаўчы Камітэт.

Шмат ісьці прышлося... вёрст з дваццаць.

Але да раніцы прышла.

Там, у Райвыканкоме, далі ёй раду падаць заяву аб выдзеле з гаспадаркі Ігната, на які яна атрымала права сваёй дваццаці гадовай працай.

Заяву падала.

Доўга чакаць ня прышлося. Па пастанове Раённай Зямельнай Камісіі яна па суду атрымала выдзел—чатыры дзесяціны зямлі.

V

Вас мо' цікавіць, як жыве Параска цяпер?
Дык вось слухайце—з яе ўласных слоў:
— Жыву я цяпер з сынам-комсамольцам,
якому ўжо семнаццаць год.

Цяжка прыходзілася паслья разводу.

Жыла ў настаўніка нашае вёскі. Добры
чалавек, прытуліў мяне.

На старасьці гадоў грамаце вучыў. За поў-
года пісаць і чытаць навучылася.

На выдзеленай зямлі хату пабудавала, ле-
су Камітэт Узаемадапамогі даў.

Гора навучыла мяне жыць. Цяпер я на
справе, ўбачыла, што толькі Савецкая ўлада
апякуеца над працоўнымі, не дае ім загінуць.

Вы пытаецца пра Ігната?

П'яніца быў, п'яніцай і застаўся—з дзеў-
кай з суседняе вёскі жыве,—цяпер шкадуе,
што разышоўся.

А я цяпер старшыня сельсавету, сябра Рай-
выканкому.

А праўду казаць—баяцца самагоншчыкі
мяне,—дзе ні даведаюся, усё роўна накрыю.

З беднякамі і сераднякамі жыву душа ў
душу. А іх у нас большасць.

Стала граматнай—сьвет другі адчыніўся.
Кніжкі чытаю, у газэту пішу.

Комсамольскую ячэйку ў нас, у вёсцы, з
сакратаром сельсавету організавала, з жанчы-
намі сходы праводжу.

Наладзіла так, што настаўнік для сялян газэту чытае.

Хату-чытальню адчынілі.

— А, цётачка, комуністка, ці не? — пытаецца мой таварыш.

— Пытаецца ці я комуністка? Покуль што — не, але на сходы ў ячэйку хаджу. Некаторыя з сялян съмлюцца, што я, старая, комуністкай хачу стаць, а мне — што? Я ведаю, што трэба, каб усе сяляне — беднякі і рабочыя комуністымі былі, тады шпарчэй мы новае жыцьцё пабудаваць зможем! — весела адказвала Параска Буханец.

Бел.
АД


Бел. аддзел
1994 г.

З Ъ М Е С Т

Стар.

Гіерогліфы Яэля (легенда)	3
Пяты год (разважаньні і абразкі)	8
Бяда (абразок)	19
* * *	24
Ліпнёвыя дні (успаміны)	25
Легенда	31
Прузына—Ленінка (малюнак)	35
„Лайдачка“ (апавяданьне)	38
Вёска ў горадзе (абразкі)	45
Сельсаветчыца Параска (апавяданьне)	55







Цана 20 кап.

Бел.

А



80000002768825

